

ВІЛЕНСКІ «БУКВАР» ПРАЗ ТРЫ СТАГОДЗІ

ЯКОЙ была адукацыя трох стагоддзі таму?
Што яна магла дашь свайму пакаленню?

Інаколькі прыдатнымі яе дасягнені можна лічыць для дня сёняшняга? Факсімільнае выданне Віленскага буквара 1767 года дніямі презентавалі ў Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь. Адметна і тое, што разам з перавыданнем старой кнігі выйшаў пераклад на сучасную рускую мову з навуковымі каментарыямі.

BY
CTAP 3



ВІЛЕНСКІ «БУКВАР» ПРАЗ ТРЫ СТАГОДЗІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Над выданнем працавалі на працягу некалькіх гадоў. Зараз яно з'яўляецца першым значным праектам Алякунскага савета Нацыянальнай бібліятэці і прадстаўніцтва кампаніі «XEROX» у Рэспубліцы Беларусь. Буквар стаў першым значным крокам на шляху папулярызацыі кніжнай спадчыны нашай краіны.

Узноўлены «Буквар», акрамя алфавіта, складоў, лічбаў, змяшчае яшчэ і малітвы, павучэнні, гімны. А таксама такія цікавыя раздзэлы, як «Надрадкоўская знакі прыпынку», «Для выпраўлення мовы отракаў», «Павучэнні дзецим пра тое, як шанаваць бацькоў», «Восем евангельскіх вышэйших асалод», «Тры душэўныя сілы», «Тры ворагі нашай душы», «Тры апошнія рэчы»...

Факсімільнае перавыданне «Буквара» падрыхтавана з захаваннем усіх асаблівасцяў арыгінала (фона паперы, пацёртасцяў і дэфектаў, пазнак на кнізе, першапачатковага памеру). Дзве кнігі: «Буквар языка славенскага» (што з'яўляецца факсімільным) і «Буквар у жыцці нашых продкаў» Алесі Сушы — змяшчаюцца ў адной картоннай абортцы.

Кіраўнік Алякунскага савета Раман Матульскі на презентацыі, прымеркаванай да Года кнігі і Дня ведаў, з гумарам адзначыў, што ў перамогі заўсёды шмат бацькоў, а вось калі нешта не ўдаецца, тады цяжкавата высветліць, чыя гэта была ідэя:

— Ідэя факсімільнага перавыдання помнікаў кніжнай культуры — яна не новая, і мы не аднойчы презентавалі свае пралановы, што неабходна вярнуць пэўныя выданні на радзіму. А самае галоўнае — увесці іх у шырокі ўжытак. Бо зразумела, што рэдкую кнігу, якая знаходзіцца ў музеі ў адзінім экзэмпляры, шырокое кола чытачоў не ўбачыць... Хачу падкрэсліць некалькі важных рэчей. Вучэбная кніга, буквар — тая кніга, з якой мы пачынаем ісці па жыцці, знаёмімся з сусветам. Зараз у сем'ях адно-два дзіцяці, а раней іх лічылі дзесяткамі. Тому гэтая кнішка перадаўшася з рук у руки. Калі дзеци малыя, яшчэ да школы яны і малівалі ў ім, і крэмзалі, і пісалі, і лізалі — і ў канчатковым выніку дралі на кавалкі. Тому буквары захаваліся ў свеце вельмі-вельмі дрэнна, калі не сказаць ніяк. Гэтым яны адрозніваюцца ад іншых выданняў, якія ўсё ж такі шанавалі.

Віленскага «Буквара» 1767 года ў свеце захавалася толькі два экзэмпляры. З іншымі старажытнымі кнігамі для навучання адбылося прыкладнае тое ж: існуюць адзінкавыя экзэмпляры. Для параўнання Раман Матульскі нагадаў:

— Сёння ва ўсім свеце вядома толькі два экзэмпляры Псалтыра Францыска Скарыны, які, зразумела, быў у свой час у першую чаргу падручнікам — абодва знаходзіцца ў Расіі. Адзін асобнік «Азбукі» Фёдарава 1574 года знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Толькі два перавыданні Астрожскім гэтай жа «Азбукі» ў 1578 годзе ёсьць у Даніі і Германіі. Адзін экзэмпляр «Азбукі» Мамонічаў 1590 года знаходзіцца ў Расіі. Два экзэмпляры першага «Буквара» 1618 года цяпер у Вялікабрытаніі і Даніі.

— Вельмі каштоўнае тое, што гэтыя выданні ўвогуле захаваліся, — дадае Матульскі. — Тому было б выдатна, каб іх, нават і ў выглядзе факсіміле, пабачыла як мага больш людзей. Тым больш што гэта не проста носьбіты інфармацыі. Гэта захавальнікі культурнай спадчыны, духу эпохі — метадалогіі падыходу да выхавання і навучання дзяцей.

У кіраўніка кампаніі «XEROX» у Беларусі Аляксандра Швеца свае матывы, каб папулярызаваць кніжную спадчыну. Ён узноўлены, што наша краіна мае шматекавую асветніцкую традыцыю, багатую гістарычную спадчыну, многія сведчанні якой мы, на жаль, страцілі, аддаўшы суседзям і нават захопнікам. Тому прадставіць Беларусь як краіну славутай гісторыі на падставе каштоўных матэрыяльных сведчанняў ён лічыць справай асабліва важнай:

— Я сам ураджэнец старажытнага Турава. Праблема Беларусі ў тым, што мы жывём у такім своеасаблівым сусветным калідоры з Захаду на Усход, праходзячы па якім усе любілі рабаваць, захопліваць, спальваць. Гэта можна назіраць і на прыкладзе гістарычных археалагічных каштоўнасцяў, якія былі знайдзены на Турайшчыне выбітнымі навукоўцамі-археолагамі. Нашы набыткі презентавалі, вывозілі з Мінска ў Москву. І тыя ж захопнікі шмат чаго забіралі і вывозілі. А на самой Турайскай зямлі захаваўся фактычна толькі фундамент царквы XI стагоддзя, які накрылі сучасным купалам, укачавшы ў замкавую гару сотні кубаметраў бетону... Тому наша бяда заключаецца ў тым, што і месца размяшчэння, і гістарычна перспектыва склаліся так, што самі помнікаў гісторыі і культуры захавалася няшмат, нягледзячы на вялікую гістарычную значнасць Беларусі ў єўрапейскім і сусветным гістарычным працэсе.

Швец узноўлены, што тая ж праблема датычыцца і кніг. Тому, вырашаючы яе, зварнуўся да самага пачатку — да «Буквара». Кіраўнік «XEROX» абгрунтаваў і тое, чаму выдадзена другая кніга з перакладам і каментарыямі:

— Зноў вяртаюся да дзяяціства. У маёй бабулі было «Жыціе Святых», яго часам гартаў. І мяне раздражняла, што я не могу зразумець усяго, што ў ёй напісаны... Тому наша ідэя: зрабіць «Буквар» двухадзінным. З аднаго боку, мы робім факсіміле, што дакладна адпавядае арыгінальнай кнізе. З другога, яна толькі тады будзе адыгрываць сваю культурна-асветніцкую ролю, калі нашы дзеци і мы без перакладчыка зможем разумець ту ю мову. І нам гэта будзе падставай яшчэ раз задумацца над сучаснай адукцыяй, над тым, на сколькі плённую глебу яна стварае для нашых дзяцей. Адсюль і з'явілася другая кніга — гэта фактычна пераклад на рускую мову з навуковымі каментарыямі. Я лічу, што і першая, і другая кнігі надзвычай важныя, але найбольш каштоўныя яны разам.

Віленскі «Буквар» будзе адпрайлены ў бібліятэці ўсіх рэгіёнаў Беларусі, каб ім сапраўды маглі карыстацца. Яго ж будуть уручыць пераможцам гуманітарных алімпіяд і, натуральна, пераможцам бібліятэчных конкурсаў, каб кніга набыла шырокі ўжытак.

Алякунскі савет Нацыянальнай бібліятэці Беларусі, як адзначае Швец, бачыць два шляхі папулярызацыі і вяртання нашай кніжнай спадчыны. Па-першае, гэта збор кніг па ўсім свеце, на аўкцыёнах. Гэта асноўная праца, яна абмяркоўваецца з кіраўніцтвам бібліятэкі. У параўнанні з Беларусью, напрыклад, у Расіі знаходзяцца гіганцкія кніжныя фонды. Але нам іх вярнуць адзінным крокам немагчыма. Іх трэба вяртаць цярплю, паступова. І гэта праца ўсіх: і дыпламатаў, і бізнесу, і гісторыкаў, і навуковіц — гэта наш агульны клопат. Па-другое, гэта не толькі стварэнне факсімільных выданняў, але і іх папулярызацыя — рабіць іх сацыяльна карыснымі праектамі.

— Я лічу, што беларусы па сваёй ментальнасці вельмі дамавітыя, яны моцна паважаюць сваю культуру, — дадаў Швец. Тому я узноўлены, што гэты кірунак па зборы нашых кніжных помнікаў і яго папулярызацыі будзе мець плённае развіццё.

Відавочна, вяртанне нашай кніжнай спадчыны патроху набірае абароты. Выданне факсімільнага Віленскага «Буквара», ды яшчэ і з каментарыямі і перакладамі, — значная падзея. Варта прыгадаць і нядаўніе вяртанне на Беларусь Трэцяга Статута ВКЛ, якое арганізаваў студэнт Андрэй Радкоў. Зараз ён жа вядзе збор сродкаў на набыцце «Вялікага мастацтва артылерыі» Казіміра Семяновіча 1651 года. Калі і студэнту, і бізнесменам удаецца вяртаць ці аднаўляць нашы спрадвечныя каштоўнасці — значыць, не ўсё яшчэ страчана.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.